

ВОДЗЫЎ

на аўтарэфераці дысертациі Алены Аляксандраўны Карп “Беларуская літаратурная крытыка першай трэці ХХ стагоддзя: эстэтычны дыскурс”,
прадстаўленай на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук

Беларуская літаратурная крытыка першай трэці ХХ стагоддзя заклада
цвёрдым эстэтычным прынцыпам асэнсавання мастацкіх твораў, а таму даўно
патрабуе цэласнага, абагульняльнага даследавання. Дагэтуль вывучэнне
літаратурнай крытыкі згаданага перыяду, за выняткам некалькіх прац
(У. Конана, М. Мушынскага, К. Мароз, Т. Вабішчэвіч), заставалася эскізным,
фрагментарным, таму дысертациі Алены Аляксандраўны Карп істотна
запаўняе гэты прабел.

Слушным і наватарскім выглядае рашэнне дысертанткі ў якасці
ключавога выкарыстоўваць паняцце эстэтычнага дыскурсу, што дазволіла
ўлічыць, з аднаго боку, камунікатыўную прыроду крытыкі, з іншага –
выяўленне ў ёй эстэтычнай думкі.

Аўтарка аналізуе ролю крытыкі ў беларускім літаратурным працэсе
першай трэці ХХ ст, аргументавана адзначаючы яе ўдзел у вырашэнні не толькі
эстэтычных, але і важных грамадскіх задач (фарміраванне і ўмацаванне
нацыянальнай свядомасці, пытанні нацыянальнага адраджэння). Станаўленне
айчыннай літаратурнай крытыкі дысертантка разглядае ў агульной дынаміцы
літаратурнага працэсу з яго супярэчнасцямі (непадрыхтаванасць аўдыторыі ў
нашаніўскі перыяд, канфлікт паміж эстэтычным і ідэалагічным дыскурсамі ў
крытыцы 1920-х гг., дырэктыўнасць крытыкі 1930-х). На падставе аналізу
праграмных тэкстаў дысертантка слушна вылучае, напрыклад, каштоўнасць
парадыгмы знакавых для літаратурнага працэсу 1920-х аб’яднанняў
“Маладняк” і “Узвышша”, адзначае несупадзенне крытычных стратэгій
прадстаўнікоў гэтых суполак, іх адрознае ўяўленне пра канон нацыянальнай
літаратуры.

Аўтарка здолела прасачыць эвалюцыю айчыннай літаратурнай крытыкі з
1900-х да пачатку 1930-х, што, безумоўна, патрабавала і знаёмства з належнай
колькасцю публікаций: у аўтарэфераце згадваецца 25 персаналій беларускіх
крытыкаў – прычым не толькі вядомых (М. Багдановіч, С. Палуян, І. Замоцін і
інш.), але і забытых (К. Гарабурда, С. Замбрэцкі). Глыбокае навуковае
асвятленне атрымалі працы крытыкаў (А. Бабарэка, А. Луцкевіч), спадчына
якіх доўгі час не была сабрана і выдадзена ў поўным аб’ёме і, адпаведна, не
ўводзілася ў шырокі навуковы ўжытак. Падкрэсліваецца і значэнне
пісьменніцкай крытыкі Я. Коласа, якая выступала альтэрнатывай прафесійнай
крытыцы. Упершыню паказаны ўплыў ідэй А. Бялецкага на дзеянасць
беларускіх крытыкаў.

Асаблівасці станаўлення беларускай крытыкі першай трэці ХХ ст.
А. А. Карп разглядае, выкарыстоўваючы метады структуралізму,
постструктуралізму, дыскурс-аналізу, культурна-гістарычны і метад цэласнага
інтэграцыйнага аналізу, што, безумоўна, паспрыяла фарміраванню больш
цэласнага, поўнага ўяўлення аб прадмеце даследавання. Дысертантка

падыходзіць да раскрыція заяўленай тэмы комплексна, высновы вылучающа выверанасцю, лагічнасцю і, што істотна, – навізной (эстэтычны дыскурс як ключавы канцэпт, глыбокае навуковае асвятленне крытычнай практыкі шэрагу літаратараў, аналіз узаемаўплываю, маладаследаваныя або зусім не даследаваныя ў айчынным літаратуразнаўстве пытанні станаўлення прафесійнай этыкі крытычнай дзеянасці, функцыянавання літаратурнага рынку, стварэння рэпутацый і фарміравання канона).

Лічу, што кандыдацкая дысертацыя А. А. Карп выканана на высокім навуковым узроўні, а яе аўтар заслугоўвае атрымання вучонай ступені кандыдата філалагічных навук.

16.03.2023

Кандыдат філалагічных навук,
вядучы навуковы супрацоўнік
Беларускага дзяржаўнага
архіва-музея літаратурнага мастацтва

В. В. Жыбуль

Феднік А. В. Жыбуль
Земельногородка 51/М

С. Д. Макаренко

Всеўнік настаяў жадае на абавязочное рэєстрацію
д 01. 42. 04 20.03.2023 г. будзе сакунета Фрэнт (Богдан А. С.)

З подзывам азгэйменке А. Карп (Карп А. А.)

20.03.2023 г.